

Література

1. А. Г. Кликушин, Б.В. Дегтярь, Введение в локальные сети, Минск, 1991
2. Решения Microsoft, Выпуск 5, Москва 1996
3. Инструментальная система проектирования иерархических распределенных информационно - управляющих систем «Конструктор». Руководство пользователя., Минск 1996

МЕТАФАРА ЯК СРОДАК ПЕРАДАЧЫ ЧАЛАВЕЧЫХ ПАЧУЦЦЯЎ
У МАСТАЦКАЙ ПРОЗЕ

Прыкметай мастацкага таленту пісьменніка па праву лічашца ўмenne зазірнуць у глыб чалавечай асобы, стварыць запамінальныя психалагічныя вобразы герояў, перадаць складанасць чалавечага "я" чытачу. У беларускай літаратуре ёсць выдатныя ўзоры тонкага пісіхалагізму, стварэння непаўторна-індывідуальных, глыбока пісіхалагічных партрэтаў: К.Чорны, І.Мележ, Я.Брыль, М.Стральцоў лічашца сапраўднымі знаўцамі чалавечых душ. Імкненне паказаць чалавека знутры, зазірнуць у яго *пісіхалогію*, выявіць кожны рух души стала адметнай рысай творчасці В.Адамчыка: "Пісьменнік, мабыць, пачына ецца тады, калі ён знаходзіць сваю тэму, свой пункт гледжання на рэчы... У Адамчыка ёсць свая тэма, свой падыход да яе вырашэння. Ён любіць чалавека, разумее яго, умее падгледзець, падслушваць такі момент чалавечага зурушэння, у які найбольш выразна раскрываюцца таямніцы души. А для пісьменніка якраз і найважней за ўсё раскрыццё, я сказаў бы нават агаленне - чалавечай пісіхалогіі, бо там, дзе гэтага няма, дзе ёсць толькі апісанне падзей, дзе герой адно дзеянічаюць у зададзеных ім акалічнасцях, а не перажываюць, там няма творчасці, а ёсць голая фатаграфія часу", - пісаў Р.Сабаленка [1,с.181].

Для сапраўднага пісьменніка вельмі важна не проста адчуць, убачыць тое глыбіннае, што аbumоўлівае учынкі і характеристар перасанажаў, а ўласціць гэта ў слове. Галоўным сродкам такога увасаблення становіцца метафарычнае слова, якое Артэга-і-Гасэт называе "...главным орудием мысли, при помощи которых нам удается достичь самых отдаленных участков нашего концептуального поля. Объекты к нам близкие, легко постигаемые, открывают мысли доступ к далеким и ускользающим от нас понятиям" [2,с.72].

Аналіз метафарычнага словаўжывачня В.Адамчыка паказвае, што метафарычнае слова дапамагае яму характеристызаць пачуці страху, злосці і радасці. Такія метафары заўсёды залежаць ад контэксту і сітуацыі, што стварае разнастайныя мальонак чалавечых пачуццяў. Так, пачуцце страху В.Адамчык перадае пры дапамозе метафар клубок страху, гарачыня страху, крыга страху, вужы страху і інш., злосць - накіп злосці, клубок злосці, вір злосці і інш., радасць - мроіва радасці, скразняк радасці, камок радасці, вір радасці, расіна радасці і інш.:

Міця, успомніўшы ўжо расказаное калія помпы, што уночы забіраюць на расстрэл, учуу, як халодны слізкі вуж страху падлоуз пад сэрца (ГН,382). Імплю было няўсцерп і нязносна брыдка, што яны так жывуць - без кахання, без ніякае расіна радасці, што ў іх асталася толькі балочая, як нарыў, да гаркаты пакутная цярпіцівасць (ГН,156). Пад'юшчаная накіпам злосці,

сораму - усяго, што надоечы ўчынілася у Корсакавай хаце, Хрысця рванулася міма фурманак (ГН,7) [3].

Большасць з гэтых метафар - індывідуальна-аўтарская, нараджэнне якіх забяспечваецца папярэднім кантэкстам: нярэдка яны вырастоюць з парабунання.

Пераносна-вобразнае значэнне слова вуж 'пачуццё злосці' ўзнікае на аснове парабунання як халодны вуж:

І раптам, як халодны вуж, абыла ўсяго злосць на Алесю. Ен [Міця] паволі, нібы пад якім цяжарам, пайшоў туды, пад ганак. Гэты агідны халодны вуж ужо тачыўся пад сэрцам: "Няхай крье Бог, няўжа яна, Алеся? Не, не!"(ЧБ,313-314). Маўчучы, выйшаў за веснікі. Бачыў, як невыразна жоўк упоміку Алесін твар. І учую, як з сэрца звалываецца той вуж, растае злосць на Алесю (ЧБ,314).

Метафарычнае слова ў творах В.Адамчыка ўзаемадзейнічае з тэорым парабунання - бяззлучнікамі прыдзеяслоўным парабунаннем, адным з найболыш ужывальных тропаў у мове пісьменніка : на аснове такога ўзаемадзясяння ўзнікаюць метафары глыба злосці, скразняк страху:

Цяжкай глыбай злосць прыдышыла Міцию, ён з дзівам глядзеў на лісавага і гаваркога Дудара, што яшчэ надоечы забігаў наперад Царыка, каб патрапіць у гутарцы і падхваліць таго, а цяпер не хоча знаца з ім.

Ледзьве скінуўшы з сябе цяжкую глыбу злосці, каб ужо не скініць загрудкі Дудара, Міция павярнуўся да дзвярэй, злавіў скобку нікеливанай халоднай ручкі:

«О, які ты мэт на паскудства (СТ,284).

Парабунанне і метафара могуць быць значна аддзелены адзін ад аднаго ў кантэксце твора:

І зноў нечаканы страх лядовым скразняком abl'iu яе [Алесю]...(ГН,70). - Якія тут жарты? Ці я каму казацьму?- Алесю ўжо зноў абвяг скразняк страху (ГН,331).

Колькасная перавага метафар-характарыстык злосці, страху і радасці у творах В.Адамчыка не выпадковая: перавага негатыўных пачуццяў канцептуальная абумоулена: пісьменнік апісвае жыццё сялян Захаднай Беларусі, мала у ім радасці і щасція, больш клюпату, бяды, гора. Калі прасачыць падзеі жыцця на сюжэтным узроўні тэтралогіі "Чужая бацькаўшчына", "Год нулявы", "І скажа той, хто народіцца", "Голос крэві брата твойго", то выявіцца, што няма шчаслівага кахання, фактычна няма святаў. Усё гэта адлюстроўваецца ў слове, асабліва ў метафарычным слове: сярод іншых негатыўных пачуццяў, якія характарызуюць метафары, трэба назваць трывогу (скразняк трывогі, гарачыня трывогі,сверб трывогі), крывауду (слата крывауды, страмяка крывауды, прысак крывауды і інш.), брыдкасць (полымя

брыйдкасці, шал брыдкасці і інш.). адчай (холад адчаю, сполах адчаю і інш.). Гэтыя метафары абазначаюць трывалы працэс, які адбываецца на працягу вялікага адрезку часу, і наадварот, у метафарах, што характарызуюць добрыя светлыя пачуцці - каханне, щасце, радасць - падкрэсліваюць момант нетрываласці, ненадзейнасці:

Яна [Хрысця] і лягla тут, ці паспяўшы звесці вокам, бо адбудзілася ад моцнага грому і густога за акном навальнічнага дажджу. І ад спорнага дажджу, што пах свежасцю тут, у пакойчыку, ад шарай, завешанай ім раніцы, ад вясёлага, перагаровлівага цвіркнія ластавак пад шытом нейкі ясны, як дзе праз шчыліну промень радасці зазіяў у куточку Хрысцінай душы, невядома чаму яна ўспомніла Імполя, таго, загарлагага, босага, з падкасанымі калошамі, якога бачыла астатні раз на сенаванні у Верасаве, калі хадзіла па ягады.

Але гэты ясны слупок радасці зняніцу змерк, на памяць вярнулася сённяшняя ноч, і зноў вочы затуманіліся ад слез і гарката крывауды сціснула сэрца(ГН,183).

Метафары промень радасці і слупок радасці ў кантэксце сінанімічнай і перадаюць яркае, але нядоўгае светлае пачуццё ў душы Хрысці.

Нярэдка пісьменнік ужывае з пераносным значэннем адны і тыя слова для перадачы розных пачуццяў, што дазваляе яму адначасова перадаць і псіхічны, і фізічны стан героя - скразняк, холад, гарачыня: скразняк сполаху, скразняк трывогі, скразняк насыярогі, скразняк радасці; холад страху, холад адчаю, холад сцішнасці; гарачыня трывогі, гарачыня брыдкасці, гарачыня сораму:

Астатні часы Міцеву душу abl'iu настылы лядовы скразняк трывогі, каб благога чаго не прылучылася з бацькам: асунуўшы ён, зкоўкі у твары, спахмурнеў і заткнуўся, хаваючы ад старонніх свае непраглядныя, як сыры зімовы туман, затлумленыя думкі(СТ,146).У Імполя зашчымеў раптоўны холад сцішнасці - ён успомніў тое, што чуў не раз ад Алесі: пад гэтымі каменнямі былі закопаны нейкія ксяндзўскія даніны - паперы на тутэйшую зямлю і высечаны даўнейшы лес (ГН,34). Дзень быў аўбіты нечаканай светлай радасцю, як усё роўна на свеце не было вайны, гора, смерці. А Міцева сэрца abl'ivala гарачыня трывогі і неспакою (ГК,221).

Адна з самых страшных і змрочных постасцяў тэтралогіі - Жэнік Рэпка, які становіцца катам свайго народа. Імполь спрабуе знайсці прычыны гэтай нянявісці да ўсяго, зразумець, адкупіць у Жэніка гэтая злосць. Усе развагі і меркаванні - у метафары шашаль гаркатаў і злобы:

Чаму ў Жэніка Рэпкі не аціхае разюшаная злосць? Адкупіць і ад чаго яна? Няужо ад зайдрасці, што яго не любіць Хрысція, што ніхто яго не ўважаў, не ска зай зычлівага слова, што мо

крыўды, што ніхто не хацеў з ім знацца, што маладое жыцце праішло ў горы і нэндзе. Сляпы шашаль гаркаты і злобы точыць яго душу, бо чаму ён дратуе і нішчыць усё, бо чаму помсіць кожнаму? (СТ, 114).

Метафара шашаль гаркаты і злобы малюе неадчэпнае, неадступнае пачуццё, якое раз'ядае душу Рэпкі. Пісьменнік метафарызуе здавалася б зусім не вобразнае слова шашаль насякомае атрада жукоў, лічынкі якога псуюць скуры, футра, точак дрэва і пад.' і на яго аснове стварае вобразны, асацыятыўны, насычаны малюнак разбурэння душы, страты чалавечага у чалавеку.

В.Адамчык часта карыстаецца метафарычным тыпам пераносу канкрэтнае - абстрактнае, што дазваляе яму ствараць яркія і запамінальныя вобразы. Пры дапамозе метафары асот абыякаvasci пісьменнік перадае стан Чэсі, якая адзін раз моцна апяклася ў жыцці і зараз хавае свае каханне да Міці Корсака:

Чэсі асцерагалася і душыла ў сваім, чуткім сэрцы ледкія пачуцці да гэтага сарамаяжліва-нясмелага хлопца, каб зноў горка і адчайна не абкалоцца аб востры асот глухое абыякаvasci, не натрапіць сваёй шчырасцю на чужое махлярства ды падман (СТ, 173).

Характэрная рысай творчага стылю пісьменніка з'яўляецца стварэнне метафарычнага поля, калі адзін трох цягне за сабой іншы, ствараючы разгорнутую, дынамічную карціну чалавечых пачуццяў, паказаючы іх у развіцці. Так, метафара рана крыўды, помсты, брыйкасці вымагае звязаную з ёй метафору скурка абыякаvasci. Гэтае індывідуальная-аўтарскае словаўжыванне, незразумелае па-за кантэкстам, раскрывае сваё значэнне ў мастацкім тэксце:

Балючая рана крыўды, помсты, брыйкасці памалу загілася, зарасла новаю скуркаю абыякаvasci, і Алеся ўжо з ганарлівай пыхай тайла у сабе разюшаную злосць: як зярнітка ў архавай скарупцы, яна, гэтая злосць, паўнела і расла, убраючы ў сябе мяккасць дабраты (ГН, 155).

У кантэксле ўтвараючы асацыятыўныя сувязі паміж тропамі (гэта неабязвязкова павінна быць метафара), пранізываюць яго, робячы абумоўленай ужыванне менавіта гэтай лексічнай адзінкі. Агульная метафарычнасць кантэкста выкліканы з'яўленне метафары дожджык спакою:

"Дзе ж гэта ён быў? Няўжо зноў вазіў прадаваць каменні?" - пякучу маланкаю мільганула дума, а ўслед за ёю зацерусіў росны дожджык спакою, што ён, Імполь, дома (ГН, 262).

Пунктам адліку ў кантэксле становіца творны парунання думка мільганула маланкаю, які дае накірунак агульной метафарычнасці ўрыйка. Метафара дожджык спакою асацыятыўна

звязана з парунаннем і стварае напружаную вобразную карціну навальніцы ў душы Алеся.

Стан герояў В.Адамчыка заўсёды звязаны з наваколлем, з прыродай, яго персанажы ўпісаны ў свет, што акаляе іх, утвараючы з ім адно цэлае, пра што сведчаць і метафары. Так, адносіны Імполя да Хрысці пісьменнік апісвае метафарамі вечер чакання, руну шчасця:

У Імполевай душы разам з грукатлівым возам дрыжаў нейкі свой затоены страх: чаканне - убачыць Хрысцію. У гэтым чаканні было нешта такое, як бывае чаканне цёмнай хмары - ці прынясе яна буру, град, ці проста шчыры даждж. Але, як перад кожнай хмарай, быў пірэвісты, моцны вечер. І цяпер гэты вечер чакання падымается ў Імполевых грудзях. Як стрэнэ яго Хрысція? Каб цяжкі вялікі град не збіў ту ю руну, што толькі ўсходзіла ў яго душы. Няўжо яе холад, няветласць, можа, нават злосць, як вялікі град, саб'юць-здратууюць маладую руну шчасця, што ўзышла, закрасавала ў яго душы (ГН, 46).

Пераносна-вобразныя слова могуць і самі ўпільваць на кантэкст, звязвацца паміж сабой, утвараючы своеасаблівия асацыятыўна-сэнсавыя лініі, якія спрыяюць спасціжнню сэнсу ўсяго твора. У такіх метафарах выяўляеца агульная канцепцыя жыцця, аутарскі светапогляд.

Такім канцептуальнымі на нашу думку, для В.Адамчыка з'яўляючыся метафары, у якіх з пераносным значэннем ужываючыя слова нітка, клубок, вузел, зашмарга і семантычна блізкія да іх. Яны спалучаюцца з назоўнікам думкі: маток думак, жмут думак:

Можа, дзе вырваліся у Румынію, - з гэтага неразблытаанага матка думак нехта знаходзіў нітачку надзеі: Кажуць, шмат туды польскага войска перашло (СТ, 159). Імполевы вочы заслязіліся ні то ад ветру, што дыхаў напараным цяплом, перамешаным з пахам падагрэтае вільготнае зямлі і маладое саладжавае ярыны, зааранага на картаплянішчах гною, ні то ад зблытааных у тугі неразборлівіх жмут думак - як жа ж далей жыць: во ёсць поле, зямля, Алеся, ёсць, здаецца, усё і нечага недалягае чалавеку (ГН, 33).

У спалучэнні з назоўнікам думкі слова жмут, маток абазначаюць 'нешта зблытаане' і ствараюць настрой незразумеласці, цяжкасці чалавечага жыцця.

Семантычна звязаныя з імі назоўнікі клубок і вузел, якія В.Адамчык спалучае з назоўнікамі - назвамі пачуццяў: клубок злосці, вузел страху:

... Чэсі ўжо жылі нейкім сваім пёмслівым, туга навітым у клубок злосці жыццем (ГН, 83). Міці маўчаў: туті вузел невыноснага страху, роспачы і адчаю зашморгваў і душы ў яго (СТ, 61).

Своесаблівым пасрэднікам, які звязвае гэтыя метафары і дазваліе разглядаць іх разам, становіца назоўнік зашмарга: семантычна ён звязаны з назоўнікам вузел (прам. значэнне 'вузел са свабоднай пятлей, завязаны адным канцом'), функцыянальна збліжаецца са словамі жмут, клубок, ужываючыся ў спалучэнні зашмарга думак:

Як зблыталася ўсё. Чаму жыццё так перакрыжавала лёсы людзей? Звязала ў адзін неразвязны вузел. Ці мо людзі звязалі самі сябе?

Тугую зашмаргу Міцевых думак, ад якіх балюча нямела галава, перарвала нямоцнае, ледзьве жывое, як мыш пад падлогай, шкрабанне ў дзвёры (СТ, 278-279).

Назоўнік зашмарга ў кантэксце набывае значэнне 'нешта цяжкае, зблытанае', але далей на аснове прамога значэння назоўніка В.Адамчык стварае шэраг метафар, дзе слова зашмарга ўжываюцца ў наступных значэннях:

- 'спазмы у горле':
- Тата... - і нейкая тугая зашмарга здушыла горла (ГК, 17).

- 'бядка, цяжкое становішча':
- Корсак злавіў гэты зірк, дагадаўся, што ён значыць - дадому няма Змітрыка: гледзі, можа, вырваўся з адной зашмаргі ды ўляцей у другую (СТ, 8).

- 'непрыемныя пачуцці':
- Разарваўшы балючую, як іржавы калючы дрот, зашмаргу, Хрысця адчула, як у душы затлелася нешта зноў пышчотнае і ласкавае да Імполя, і з жахам раптам падумала: як жа ж было бы без яго, яна ж яму, як брату, і выкажа, і перагорае разам (СТ, 139). Тугая зашмарга сціснула Імполя пасля таго, як у Дварчаны ад Корсакаў сышла Хрысця (ГН, 150).

- 'тое, што нельга разарваць':
- А сёня ясে ж свята? Чаго напіўся?- папракнула [Хрысця], але з радаенiu, што за дзвярыма не яны, не немцы, а ён, Імполь, і з таркатою і жальбаю падумала, што і не прагоніл п'янага у такі ліхі час ні ціпер і николі пэуну, бо на глухую, неразблытаную зашмаргу завязалася іхнє жыщце (ГК, 64).

Усе гэтыя метафары маюць дадатковое прырашчэнне -тое, што душынць чалавека, прыгнятае яго, перашкаджае жыць'. Такім чынам, метафары са словамі вузел, зашмарга становяцца ў пэўным сэнсе канцептуальнымі, вызначальнімі для тэтраглогіі "Чужая бацькаўшчына", "Год кулевы", "І скажа той, хто народзіцца", "Голос крыўі брата твайго" В.Адамчыка: яны сігналізуюць пра зблытанаць, неадназначнасць чалавечых лёсаў, цяжкасць у іх ацэнцы.

Мы можым, што гэта дада падставу меркаваць пра аўтарскія адносіны да юношы наструг. В.Адамчык разумее і ў сваіх творах

паказвае пяжкасць, часам заблытанаць чалавечых лёсаў і не сляшаеща абмалываць іх белымі або чорнымі фарбамі. Сваім героям ён зауседы дае права на памылку і права на апрауданне, і у гэтым адчуваеца і павага, і любоў аўтара да іх.

Метафары, што апісваюць пачуцці людзей, у творах пісьменніка ствараюць глыбокую психалагічную карціну чалавечага жыцця, дазваліяюць прасачыць іх дынаміку, спрыяюць пранікненню ў самыя глыбіні мастацкага твора.

ЛІТАРАТУРА

1. Сабаленка Р. На пачатку дарог // Польмі.- 1961.- 1.- С.179-182.
2. Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры // Теория метафоры. М., 1990.- С.68-81.
3. Спасылкі даюцца па выданнях: Адамчык В. Год нулявы. Мінск, 1982 (ГН). Адамчык В. Голос крыўі брата твайго. Мінск, 1992 (ГК). Адамчык В. І скажа той, хто народзіцца. Мінск, 1989(СТ). Адамчык В. Чужая бацькаўшчына// Выбраныя творы : У 3т. Т.1. Мінск, 1995 (ЧБ).